







# Адказ пільменнікам БССР

Група інтэлігенцыі — працаўнікоў, нацыянальна-вызваленчага руху — узяла на сябе ініцыятыву паслаць адказ пільменнікам БССР. Пад гэтым адказам ужо знаходзіцца падпісання. Лін падпісаў усялякіх пільменніцтваў.

Гэты адказ змяшчае ў № 1 бюлетэню цэнтру нацыянальна-вызваленчага руху Зах. Беларусі.

## БРАЦЦЫ ПІЛЬМЕННИКИ!

Ваш голас у абарону нашых людзкіх правоў, так буртэльна паталіжым польскім панамі ў Заходняй Беларусі, мы чулі ў са ми літні час, які толькі быў каалі ў гісторыю беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. Нешта жудаснае поч паўну ў нас. Над арміяй асадыў, шыкоў і жаўдараў, якія гуляюць на нашых землях і расправіаюцца жыццямі працоўнага беларуса, у сучасны момант узнікае паўнараўная істапа ната. Спрытвая рука абшарыцца-буржуазнай польскай улады пахнула пяту на шыю ўсяго беларускага народу.

Назвавай акавічэйшай каале, якая ўва-скрапае часа прыгожу, зусім адказнае той ўлас, які паўну на фронце нашага культурна-га жыцця.

У нас вырываюць язык, ліквідуяць астат ні шэдагіта школьніцтва, ліквідуваца на-стаўніцкая семінарыя ў Вілені і фактычна ўжо ліквідуваца апошняя 2 беларускія гімназіі ў Вілені і Наваградку. Дзе шабавая масава ліквідацыя культурна-асветнае артыянацыі — ТБШ, Беларуска мова, хаді і забяспечана нам міжнароднымі трактата-

мі. Мы рады быццм сарад сваіх абаронцаў нашых вільных народных баявоў Купалу і Коласа. Мы рады, што сарад нас така, аб якіх сарад вышэй шыроку і Савецкага саюзу з-пад сваёй савецкай-клерыкальнай падвароті расправіаі лажу аб высельках і чуде на смерці. Мы рады, што сарад нас нашых тэарыякаў Алаша Сажыгу і Таўтаў знайшлі ратунак сабе і ўсім талантам, якім без карысці загнулі-б тут у нашых шат-ноўях.

Мы бачым, што вы вольныя з вольнымі народамі вылае Савецкае краіна будуче і наш Беларусі Дом.

Ус працоўная Заходняй Беларусі пасла-лае шчырае дзякуй за гэта Вільнян краіне Савецкай.

Мы тут змагаемлі і далей будзем змагацца за вызваленне Заходняй Беларусі з-пад пільскай акупацыі. Будзем даць весті з на-ганіне супроць безаружнай савецкай і бел. ха-лапні — варажых шародым ітарэсам. Нікі тэрор ня спыніць вылае барацьбы. Нінця радзі растуць і магутнеюць.

Са сваёй боку запавіваем вас, што на ўсе спробы імперыялістаў расправіць Савецкі саюз мы адкажам згуртавалем нашых шарагаў для абароны краіны працоўных — СССР.

Ад імя працоўнай нацыянальна-вызва-ленчага руху (подпісы)  
Ад імя вучнёўскай і студэнцкай моладзі (подпісы).

ЗАУВАГА: Подпісаў не змяшчаюць па пры-чыне для ўсіх вядомай і зразумелай. (Рэд.).

мі і канстытуцый і якаітэным і грамад-скім жыццям польскай дзяржавы, але ўсюды фактычна забаронена. Увазкрэсла сярэдня-вечная іншавіцыя для змагаюў за наро-дучу іду.

У такую цяжкую хвіліну звалюць да нас ваш вольны голас пратэсту. Прямей радзі ці і надаць ажыраюца на пёмным небасхіле. З Усходу наша слава, наша годнасць пасла-лае нам сваб маральнае падтрыманне. Вы — змагагі вольнай мывылі, — ня гледзячы на панскіх кароны і шыкі тут, разам з

# ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

## Віцебск — індустрыяльны цэнтр

За гэты рэвалюцыйны Віцебск ператварыў-ся ў адзін з буйнейшых індустрыяльных цэнтраў БССР. Падпачка зусім змяніла выгляд гораду і раёну.

У 1913 г. валавая прадукцыя прамы-славы Віцебску складала 3,8 млн. руб., а зараз (на выключэнне саставы прам-іскай) дасягнула (у цнхах 1926 г.) да 150 млн. руб. Давяжална прамыслава перавылаа больш як у 42 разы.

Підпачка абстадыа прамыславыя Ві-цебшчыны буйнейшымі прадпрыемствамі, тэхнічна добра абсталяванымі. Самыя вы-датныя з іх — шпінная фабрыка «Сыгн-Індустрыялізацыя», палчонна — трыкажні-ны камбінат імя КІМ, шпінная-шпінтатны камбінат.

Уступіў у строй рад новых прадпры-емств, працуючых на машынным сараду — два чарапнічых заводы, завод стандартных дражоў, фібражытны завод. Кермавічал прам-ісловавель у 1913 г. дала 16 млн. штык цагла, а ў гэтым годзе — 63 млн.

Расіае пралетарыят Віцебску. У 1913 г. налічвалася ўсяго 2.600 рабочых, у 1926-1927 г. г. пралетарыят уарос да 6.300 чал. — на 32 проц., а ў 1932 г. колькасць ра-бочых Віцебску дасягнула 30.000, з іх 6.000 заняты на вузле і 3.000 на буда-віцтве.

Укараеяцца жалочай праца. Больш па-лова ўсіх рабочых Віцебску, ня ўключачы чыгуны — жагнаны.

## ГРАЗЯЛЯЧЭНЬНЕ ў БССР

ДА ГЭТАГА ЧАСУ ДЛЯ ЛЯЧЭННЯ ГРА-ЗЯЛ ПРЯХОДЗІЛАСЯ ХВОРЬХ АДРЫ-ВАЦЬ АД ВІТВОРЧАСЦІ І НАПІРОВАЦЬ НА КУРОРТЫ. ДІЯЧІ ХВОРЬ МОЖА ПРАВЕЦІ КУРС ЛЯЧЭННЯ ГРАЗЬЮ ў МЕНСКУ.


ГРАЗЯЛЯЧЭНЬНЕ ЗА ДВА ГАДЫ СВА-ГО ІСНАВАННЯ ПРАРАБІЛА ЗНАЧУЧУ РА-БОТУ. ЗА ГЭТЫ ЧАС АДПУШЧАНА КАЛІ 11.000 ПРАЦЕДУР. МЕСЯЧНАЯ ПРАПУСК-НАЯ ЗДЭЛЬНАСЦЬ ЯЕ — 640 ПРАЦЕ-ДУР.

МЕНСКАЯ ГРАЗЯЛЯЧЭНЬНАЯ КАРЫС-ТАЦІА ГРАЗЬЮ З АДЭСГАГА ЛІМАНУ, ЯКАЯ ПА СВАІМ ЛЭХНЫМ СКАДЗЕ БЛІЗКАЯ ДА ГРАЗІ ЛЭПНЫХ КУРОРТАў СІАЮУ.

ДЛЯ ЗАХАВАННЯ ГРАЗІ АБСТАЛЯ-НЫ ТРЫ БЭТОННЫЯ БАСЭЙНЫ, ЕСЬБЕ АДЗІЛЕННЕ ДЛЯ НАГРАВАННЯ ГРАЗІ І АДЗІЛЕННЕ ДЛЯ СУШКІ БРЭЗЭНТАў, ЯКІЯ УЖЫВАЮЦА ПРЫ ГРАЗІАБКР'У-ВАННЯХ.

УСЕ АДЗІЛЕННЫ З-ТЭХНІЧНАГА І МЭ-ДЫЧНАГА БОКУ ДОБРА АБСТАЛЯВАНЫ. ПАМІЯНІВАННЕ СУХОЕ, СВЕТЛАЕ І ЦЕЛ-ЛАЕ. АБСТАЛЯВАН СПЕЦІАЛЬНЫМ ПАКОІ ДЛЯ АДЛІЧЫНУ ХВОРЬХ НАСЯЯ ПРА-ЦЕДУР.

ПРАЗ ЛЯЧЭННУ ПРАВІЛІ СІОТІ РЭ-ЗУЛЬТАТЫ, ПАДАГР'ЕКА, ГЕНІАЛЕЧ-НЫХ ХВОРЬХ І Г. Д. У 77,5 проц. НАВЕД-ВАЛЬНІКАў СТАІГ ЗДОР'А НАЛЕПШЫ-СЯ. 17 проц. ХВОРЬХ СКОНЧЫЛІ КУРС ЛЯЧЭННЯ ІМАЛЬ ПОЗІТНЫМ ВІЗДРА-ЛЕННЕМ.



Шпінная фабрыка «Сыгн індустрыялізацыя» ў Віцебску.

## Да 50-годзьдзя са дня нараджэння Якуба Коласа

У лістападзе споўнілася 50 год са дня нараджэння Якуба Коласа — народнага паэта БССР, Інстытут літаратуры і мастацтва Беларускай Акадэміі Наук адзначае гэта юбілей выданнем зборніка лепшых твораў паэта. Падрываюцца да перакладу на польскую мову каля 40 вершаў Коласа. На п'яцідзённы Інстытуту быў заслушан даклад д-ра Барысена аб творчасці Якуба Коласа.

## Першы гунавы фільм на беларускай мове

На лонінградскай фабрыцы Белдзяркіно прыступлена да здымкаў новага маста-кага гунавога фільму «Двойны народжанні» па сцэнарыю Р. Кубца. Гэта будзе пер-шы гунавы фільм на беларускай мове. Рэжысэр т. Аршанскі. У галоўных ролях — за-служаны артыст рэспублікі т. Крыловіч і артысты Беларускай тэатра т. т. Рагавіна, Мазалеўская і Васілеўскі. Тэма фільму — фарміраванне новага чалавека ў умовах нал-даснага будаўніцтва. Здымкі для фільму былі зроблены экспедыцыяй у Гомелі. Цяпер аспясыты праводзіць работу ў Сухуме і Ленінградзе. Над агучэннем фільму пра-цуюць кампазітары Цыкоці і Любань. Фільм будзе дэманстраваны ў кінатэатрах БССР у пачатку 1933 г.

## Хроніка

- \* Антарэгаліны музей адкрыўся ў буды-нку бібліятэкі сабору ў Мінску. Па даўнякомай каштоўнасці выстаўленых экспанатаў музей ацэньваецца амаль адным з БССР.
- \* Гомельская незалежная грамадзянська вы-сунула прапанову аб арганізацыі ў Гомелі аддзялення «Варыгска».
- \* Забеспячэнне дамбіваных чырнава-армяедай жыллошчы ў першую чаргу — пра-піншаву прэзідыуму гарэзнаму камітату.
- \* Новы дзятчы дом на 90 чал. адкрыўся ў Віцебску ў пачатку 1932 года. Арганіза-цыя спецыяльна дзятчы інспектара. Да работы па прыгатаванні камандыраў і пі-нірэйна арганізацыя.
- \* Кампанія па перавыбарх праўленнў ра-бочых клябаў БССР пачалася 15 лістапа-да і працягнецца да 20 сьнежня. Для пра-ктычнай дапамогі ў правядзенні выбараў і па-работы клябавыя работні прафесійнага ар-ма.

## Малюнкi са штодзённага жыцця ў фашысцкай Польшчы

ВАРШАВА. (Уласн. інфармацыя). У фа-шысцкай Польшчы апрача вельнай прамы-славысці, ёсць яшчэ адна галіна вярочай гаспадары, якая ня вядзе краіну і нінтэсе, — гэта спавінае падастаў. У апошнія часы для спавінавання падастаў ствары-лі выдана спецыяльныя аэрауцыйныя ба-тальёны. Армія аэрауцыйна (судовых выка-наўнаў) расіае буйнашча. На пачатке апо-шняга расправіацыя прадпачыла, спаві-нае падастаў адбываецца на ўсёку па-ру дна і ночы. Аэрауцары маюць права ра-біць вобскі ня толькі ў паміжнечных раў-жыноў, але асабета ў іх саміх і ў іх сям'і.

Іх спавінаеца падастаўна змяшча-насьц падастаўнай армі малочнае дае фашысц-най прасе. Так, у Варшаве ў адной з чай-ных да журналіста вядомай саквэстратар і без папярэджання сунуў яму адну руку ў кішэню, а другой выхадзі партфель.

У Вілені да кудца Лебоніаца па падастаў уварвалася ў дом шэсць саквэстратарў. Зрабішы вобск у яго самота, забраў га-дзіннік за 70 грошай. Бачачы, што здыбчы

мізэрная, падачылі шэфы, перавярнулі і па-перы ў стадох. Калі-ж у гэты шайоў уш-пала саквэстратэ купца, дык адзі і саквэстра-тару, убачышы на не шай ніку пармаў, западарыў, што гэта саквэстратэ перыя-жонкі купца, пераданай саквэстратэ на сха-валіне.

Урадаваны гэтым «адрыццём» саквэс-тратар падбег да дзятчыні і схавіў за па-рты. Дзятчына паділа крмы і пачала абра-нава. Шпурок у руках саквэстратэа раса-рава і перыя расыскава на шадэце.

На крмы саквэстратэа прыбег з суседняга на кою ле жонкі і кінуўся на верналохных саквэстратарў. Завязалася бойка. Толькі выкачана пачына дзятчына гэта аэра-ронне, артытаваўшы жонка дзятчыны.

У Влцаўску на вуліцы саквэстратар пры дапамозе падастаў зрабў у паштава купца асабеты вобск. У купца забрана чалавек сабэка з падастаўным чэгам, яму пакутыя толькі 3 злотых.

У Трудзінды, калі памеччык Вешакоўскі з Новай Вёсёй праяжджаў па алейі з ву-ліцы гораду, да яго падастаў саквэстратар з

падастаўскім, забраў брычку за падастаў, па-кінуўшы яму пару копей.

Да паміжнечна работача Станіслава Барта, які ўжо тры гады ня мае працы, зья-віўся саквэстратар, патрабуючы выхадзі падастаў за 1928 год у суме 31 злотых.

Барт жаўніў, што ён нічога ня віванаў паправае, бо ў 1928 г. калі ён працаваў у Лодзі, дык усё падастаў выхадзіў, а за 1929 год яму, як беспрацоўнаму, падастаў дароваў. У доваж чаго ён паказваў саквэстратару рас-паражэнны інспектара фінансаў.

Алеж гэты доваж не пераважыў саквэс-тратару. Нератроены беспрацоўнаму кінуў ён знойшў 1 злоты. Прысёба беспрацоўнага Барта кінуўшы яму гэты злоты, каб купіць хлеба для галоўных дзятчы, засталася ў па-ветры. Указуеце: — як заагачае сацыял-фашысцкі «Роботнік», — застаўся непаруш-ным. Алей злоты беспрацоўнага быў забра-ны.

Выходзячы з паміжнечна беспрацоўнага, саквэстратар буркнуў: «Дзяржава таксама патрэбны грошы».

## Сусветны кангрэс МОПР'у

нарастаючага актывнага рэвалюцыйнага руху пуская ў ход зброю. Цяляй тубыльняй са-пачыні спавінаваць прычым значная частка тубыльняў гіне ў чэсе пакараў.

У часе апошняга паўстання працоўных Сальвадору пацішы і нацыянальна-гварды-іа на працягу 3-х дзён па-звернуў забіў 20.000 рабочых, жанчын і дзятчы.

Турысты кідулі ў намовы глыбінны і 200 мят-раў, на дрэвах вешалі адрэпа на 30-40 паў-станцаў. Дзятчы шпінноўнага ўрасту расстраў-валі з куліямі. Вось да ліх зверстаў да-ходзіць белы тэрор у Лацінскай Амерыцы.

Ім гледзячы на памучы тэрор, расстрэлі і аршыты членаў МОПР'у, салвадорская ар-ганізацыя чырнавай дапамогі з кожным днём расраў і мацне. Толькі ў апошнія чатыры месяцы 1931 г. лік членаў МОПР'у павялічыў-ся ў чатыры разы і склаў 6.000 чалавек.

На гэтым-жа пасыдзінны кангрэс прыняў рэзалюцыю прапату на справе ў нэгрэцкіх-скаў юнаку ў Сінтэбаро.

## Надзвычайныя суды ў Германіі

На ранішнім пасыдзінны 13 лістапада сусветны кангрэс МОПР'у заслухаў даклад нямецкай і мэксыйскай секцыі.

У Германіі рост блага тэрору звалюцца простым доказам бездзяржавысці становіцца сусветнай буржуазіі ў рэзультате глыбачы-нага напінатасця чырнава.

Устанавлены ў Германіі эканом аб эква-дзяржавы і уздзяненны надзвычайных судоў цапкам накіраван супроць растуцчага рэвалю-цыйнага руху.

Для характарыстыкі паланаўскага прававу дзятчы прэзідыум германскай чырнавай дэ-памогі прыводзіць наступныя даныя: за 12 год дзятчыні бісмаркбургскага закону супроць сацыялістаў судзілі было асуджана некалькі соцень рэвалюцыйнаў у агульнай сілапа-насці на 1.000 год, з а да з невапліны ме-сяцы дзятчыня надзвычайных судоў — 47 жінку да кастрычніка — было прыгаворыта па 191 папіншчым працэсе 2.757 рабочых і іх 2.464 чал. былі прыгавораны да турэмна-га зьнявільнення на 1.517 год.

У рэвалюцыйнай клясавай барацьбе з са-

чына-фашысцкім рэжымам у 1930 годзе за-гінула 77, у 1931 г. — 113, а ў 1932 годзе — 151 рабочы.

У барацьбе з блым тэрорам чырнава да-памога Германіі мініатрае для пратэсту ня толькі беспрацоўных, але і сацыял-демакрат-ных рабочых, жанчын і дзятчы.

У 1929 г. у Германіі было 1.542 мотра-ўскіх лядоў і ахопам 157 тыс. членаў, цяпер-ня саста лядоў узрада да 3.770 з ахопам 375 тыс. членаў. Сродкі ў чырнавай дапамог-зе Германіі з 1929 г. да 1932 г. павялічыліся з 950 тыс. да 1.231 тыс. нямецкіх марак.

Прадэстаніны салвадорскай секцыі МОПР'у, аспясушы таксама ад імя секцыі Шватэ-млі і Годурасу, павердамі кангрэсу аб герман-най барацьбе працоўных гэтых дзяржаваў.

Сельвадор, — указаў дакладчык, — зьяўляецца краінай, эканоміна якой будучае выключ-на на вятворчасці і эксперце нава. З пры-чыны папіншчэня сусветнага крмыска гэ-та краіна знаходзіцца ў выключна цяжкім ста-новічы. Буржуазія ў барацьбе супроць

нарастаючага актывнага рэвалюцыйнага руху пуская ў ход зброю. Цяляй тубыльняй са-пачыні спавінаваць прычым значная частка тубыльняў гіне ў чэсе пакараў.

У часе апошняга паўстання працоўных Сальвадору пацішы і нацыянальна-гварды-іа на працягу 3-х дзён па-звернуў забіў 20.000 рабочых, жанчын і дзятчы.

Турысты кідулі ў намовы глыбінны і 200 мят-раў, на дрэвах вешалі адрэпа на 30-40 паў-станцаў. Дзятчы шпінноўнага ўрасту расстраў-валі з куліямі. Вось да ліх зверстаў да-ходзіць белы тэрор у Лацінскай Амерыцы.

Ім гледзячы на памучы тэрор, расстрэлі і аршыты членаў МОПР'у, салвадорская ар-ганізацыя чырнавай дапамогі з кожным днём расраў і мацне. Толькі ў апошнія чатыры месяцы 1931 г. лік членаў МОПР'у павялічыў-ся ў чатыры разы і склаў 6.000 чалавек.

На гэтым-жа пасыдзінны кангрэс прыняў рэзалюцыю прапату на справе ў нэгрэцкіх-скаў юнаку ў Сінтэбаро.

## Вайна ў Тыбэце і мэты імперыялістаў

Сітуацыя на паўднёвым-захадае Кітаю, у Тыбэце і ў прымежных правінцыях за апошні час значна пазгорылася. Тыбэт — адзіны ў вузле імперыялістычных мерапры-емстваў у адноснах Кітаю.

У даны момант вайна ідзе паміж тыбэц-камі і напіншчымі кітайскімі войскамі. Гэта вайна вядуцца на кітайскай тэрыторыі Сіна, паміж Тыбэтам і Сы-Чуанам.

Далай-лама, кіраўнік Тыбэту — інстру-мант у руках брытанскага імперыялізма, кі-нуў вайну на Сіна з мэтай анованьня гэтай тэрыторыі для Тыбэту.

Тыбэт, ня гадзячы на «сабарыякі» ан-гелскага міністэра замежных спраў, у сапраўдныя чына папіншчэнае Бел-жарытаны. Ангельскія афіцеры, мейсэры і кавалерысцы ўраду тыбэцкай арміі, заваляюць усё эканамічнае жыццё краі-ны, правадзяць у шлох брытанскія пры-дчыны навуцнага: кітайская мова амежана ангельскай. Усе шляхі, якія ідуць праз Ты-бэт у Індыю, і таксама прымежныя кітай-скія дарогі знаходзіцца ў руках англічан.

Унутраны і замежны гандал Тыбэту ма-напаваан англічанамі.

Узям прадстаўленых мапапалі на абстадыацы тэлеграфу, тэлефонна і руд-ных багачыну краіны, брытанскія імперы-ялізм «забавілі» Тыбэт з Індыі 40 гар-матамі, 2.000 вятрова, 2 млн. уал.

Вострацы сэрвэнтага эканамічнага прыстаў, змушанае рынку збыту і бара-цьбы паміж імперыялістам па папіншчэне каабілітальных уладаньняў штурхае брытан-скі імперыялізм на захват новых рынкаў.

Апошні брытанскага імперыялізма іду-ць у бок захату паўночна-заходніх правінцыяў Кітаю. З гэтай мэтай Англія рэарганізава-ла і перафармавала армію Далай-ламы і накіра-вала яе на Сіна, каб заваляць гэты і да-дучы да Тыбэту — ангельскай калоніі.

Для таго, каб гэта ажыццявіць і адпа-чэсва задуляваць брытавоў акупандоў Сіна, Англія дэклэ- (ангельскага адрыва) справаскава новую вайну паміж генераламі правінцыяў Сы-Чуанам.

Гэта вайна абухнула некалькі месцаў у агульнай паня: генераламі Іду-Юнган, агульнага агентам, самазакладам 20-ці

скай арміі, які паўстаў супроць Лю-Вон-Хуі — амісара напінскага ўраду.

Для «абароны» тыбэцкіх межаў Далай-лама мабілізаваў войскі і рушыў на Сіна, каб яго акупавць для брытанскага ім-перыялізма. Тыбэцкія войскі, якія знаходзілі-ся пад мамайвай ангельскай афіцэраў, мелі спавітку некаторыя поспехі.

Тэлеграмы з Шанхаю павердавалюць аб папіншчэні ваяенных дзятчынаў на гра-ніцах Тыбэту.

Генерал Іду-Сян атакаваў войскі Лю-Вон-Хуі. Восць значныя спраты з абомух чэ-каў. У гэтым баі прымала ўдзел 150.000 чалавек.

**Унутраныя хваляванні**

Намеры Ледаана і пляны «Ітыладжэне Сэрвіс» сустрэліся з перашкодамі інаша парадку. Прэса ўжо асьвятляла інаша адбывае ўнутры Тыбэту.

Далай-лама правёў цэлы рад урадавых мерапрыемстваў, у гэты ліку абмежаванне прыстаў тыбэцкіх кушоў унутры краіны і забарону тыбэцкам паідаць бандэжына-ва. Гэтым мера, прадставіла інагельскі імперыялізм, выкачала вільня хваля-ваньні сарад агітацыйных групав. Гру-ды, якія прадстаўляюць буйных уласельцаў стаў і шаткоў, паўстаў супроць Далай-ламы і высунулі дэпут аб адпіншчы Тыбэту з Кі-таем. У тыбэцкіх правінцыях былі арга-нізаваны папіншчэныя супроць англічан і Далай-ламы. Гэты рух пагражае ітарэ-затрамаці папіншчэныя офіцеры ўнутры ан-глічан у Сінае.

**Барацьба ламаў**

Лішо адны вельмі важны момант вала-даныя зарас у надрых, што разьвіваецца па паўднёвым-захадае Кітаю. Тыбэцкае ад-дзяленства адтрымае буйноўную ролю ў па-дальшым жыццям Тыбэту. Далай-лама прад-стаўляе сабою толькі адзін лігэр духавно-сць. Мотаў друхта лігэру зьяўляюцца вяр-нуць у Тыбэт Панган-ламу. Гэты духотны прамандэр заамажу быў выгнан адпіншчы-мі і заамажу Далай-ламы. Ён зьяўляецца адрэс у дэскай сунцы з апапам тыбэцкіх-ламак, пры дапамозе янога артыяноўца

«рух» за духоўнае аб'яднанне ў асобе Пан-чэ-ламы на толькі Кітаю, але Тыбэту і Манголі. Гэта іду судале з заамацаль-нымі плянамі японскага імперыялізма.

У процівагу руху, які інаспруца япон-скімі імперыялістам, брытанскага імперыялі-зма, пры дапамозе Далай-ламы, высувае абзуч-«Вялікай Тыбэцкай імперыі» — папіншчэ-ным улада на паўднёвым правінцы Кітаю да Манголі, з рэстаўрацыяй дынастыі Мін і Далай-ламай у якасці імператара.

Барацьба рух імперыялізмаў — брытан-скага і японскага ў гэтай частцы Далай-ла-га Рэходу, лішо бэла абстадыаца прымае. Усё гэта прадстаўляе адзін з эшаў у пля-нах паходу Кітаю.

**Супроць кітайскага саветаў**

Здаўшы на штур, адрэсу можака ўб-ячы, што валацоты паміж сабоў правін-цыі арганізацыя і дзятчы на поўна правін-цыі Цэнтральнага Кітаю, ды амаганца і перажываць кітайскай саветы — вольныя нацыянальнага вызвалення ўсё Кітаю.

На поўні Францыя, па аснове франца-ва-японскага дагавору 1907 году, працягвала свае імперыялістычныя акупанцы на Юнан, Куансі і Вэнтум. Англія гаспадарыць ніца на Індыю. Японія захавалае пра-дчыны Паўночнага Кітаю. Гэтым парас да-дучы нам поўны мапава імперыялістычных інтэры, папіншчэны на арганізацыя кітай-скіх саветаў сляма агітацыйна інаспруцаці заамацаць апамакі, што інаспруца да паходу Кітаю.

Усё гэта добра зьяўляецца ў гэтым да-казу Ітгона, якія рэвалюцыяналь «макрат-нае супрацоўніцтва для рэкастэрацыі Кітаю».

Па моры таго, які рэвалюцыйны рух у Манголіі, Кэры, Інда-Кітаі, Індыя папін-шчэна — уарэстае ноавыяна агітацыйна-ваеннай інаспруцаці. Наравілаца з гэтым у-растае і агітацыйнае ноавыяна. Англія хоча здуляць прапіншчы Сін-Сіна, іна-я мажуцца а СССР, ды таго, каб аспруцаць СССР.

Прадпачка ўсёч савету папіншчы бачы-на-тыт.

**Чыр. Зорка**  
Кася 1 г. дна

**Інтэрна-цыянал**  
Пралетары

**Спартан**  
Кася 4 г. дна

**12-місячны фільм СНАЙПЭР**  
2) Кіно-хроніка СІАЮЗІНО

**Дуглас Фарбінг у фільме СЫН ЗОРО**  
2) Кіно-хроніка СІАЮЗІНО

**Кацярына Ізмайлава**  
драма ў 7 частках

Дзятчы дзятчына сацыял-ісцізм 21 чал. у 7 частках

**Чорны дні**

Мастацкі фільм **Ю Д А**  
Драма ў 6 частках

10-ы перасовачны

**Дзяржзв'язьрынец**  
(Рот Рэспубліканскай і Інтэрнацыянальнай)

**АДКРЫ ШТОДЗЕННА**  
з 9 г. раніцы да 11 г. веч.

ПАНАЗЛІНЕ КАРМІВЕННЕ ўсіх экспан-таў у 8 г. веч.

**І В А Н**  
Новы гунавы мастацкі фільм

**ПАСТАНОВА**  
прэзідыуму Менскага Гарадзкага Савету ад 6 лістапада 1932 г.

У адзнаку XV гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў гонар лепшых барацьбітоў за Кастрычнік у БССР, прэзідыум Менскага Гарадзкага Савету

**пастанавіла:**  
Задаволіць хадайніцтва рабочых г.р. Менску аб перайменаваньні

**Мендзяржкіно ПАТРЭБЕН**  
галоўбух.

Зварачаеца: Менск, Савецкая, 90 Мендзяржкіно.

**СЭКТАР КАДРАў ОСУ**  
(6. ОРУ)

**АРГАНІЗУЕ ў г.р. МЕНСКУ**

**КУРСЫ** па падрыхтоўцы БУХГАЛЬТАРОў і стар. БУХГАЛЬТАРОў для Гомельскага Маёмалпрактэсту.

СТЫПЕНДІАў для групы бухгалтароў ад 100 да 150 руб. у м-ц: для груп стар. бухгалтароў — ад 125 да 175 руб. у м-ц. Кватэрны ўсіх па 25 руб. у м-ц. Інтэрына курсантскіх не забавіліяцца. Пэсыя спецыяльнай курс-скай службы абавязна прываляе 2 гады на рэбле ў асабне: Гомельск-практэсту. У групу бакалтароў прымаюць рэвалюцыйны з рэвалюцый-скай на мена 1 году. У групу стар. бухгалтароў прымаюць бухгал-тары, пав. бухгалтароў або рэвалюцыйны з рэвалюцыйна сяміак на пад-піншчы сабствэ бухгалтароў на мена аднаго году. Пэравага будзе ада-вацца вышэйшэ Б. Гомельскай мывы.

Заван з дакументамі аб састанаваньні, аб адукацыі (на мена 6 году) аб уваросе (на мена 15 год), аб сямлі і аб адукацыі адпіншчэна (для пра-цоўных) прыналежы ў кампартыі ОСУ (Менск, Канвельскага, вул. 16, д. УІХ), 2-й авер, 10-ы паўноў ад 12 да 14 гадз. іападына да 1-га кльмення. Заван без заамацаць адпіншчэна рэвалюцыйна іф буды-